

## Славамір Адамовіч



...людскому існаванню  
ёсьць толькі адно апраўданье – пошуки,  
стварэнне і зъберажэнне прыгожага...

## Момант ісьціны

### *На Поўначы*

Яшчэ ўчора я быў маленькі. Як і ты. А пазаўчора  
мяне і зусім не было.

Бацька рабіў мяне маме разы тры, а шлюбу з ёю не  
хацеў – любіў ён тады нейкую сухотніцу, якая памер-  
ла маладою.

Маці чакала бацьку з Лібавы, дзе ён адбываў ва-  
енныя зборы, і мусіла зрабіць падпольны аборт.

І ўсё ж я нарадзіўся, і быў маленькі, як і ты.

Гэта быў перыяд, калі Імперыя вырашыла заняцца  
свайм зынешнім выглядам. Мантыя патыхала крывёю  
і трупярняй яшчэ з часоў Вялікіх Паўстанняў<sup>1</sup>. Пасъ-  
пелі пачысьціць толькі бліскучас пер’е і чортаў волас  
на імперскім футры, але ў выніку нават гэтай кась-  
метычнай аперацыі на поўначы Імперыі перасталі

<sup>1</sup> Паўстанні Т. Касцюшкі і К. Каліноўскага.

існаваць сотні канцэнтрацыйных лагераў, і тысячи, тысячи ўчараашніх лагернікаў – мужыкі і бабы, маладыя і старыя, вернікі і бязбожнікі, хрысьціяне і нехрысьці, артадоксы, стараверы, пяцідзясятнікі, пяноны і падпявалы, камуністы і антысаветчыкі, прафесіяналы і аматары, цыганы, знаўцы санскрыту, маркшэйдэры, аграномы і лесьнікі, лясьнічыя і футбалісты, стаханаўцы і метрабудаўцы, пчаляры, арандатары, гульцы краплёнай, далакопы і іншыя розныя, якім і пераліку няма, – пацягнуліся-паехалі па ўжо вольнай у цэнтральныя і паўднёва-заходнія рэгіёны еўразійскага кантыненту. І ўсе гэтыя тысячи змардаваных, але жывых і ўжо расканваіраваных людзей, у тамбурах цягнікоў і на перонах вакзалаў курылі народныя папяросы “Беламорканал” і “Север”.

Тысячи былых вязняў Главнага Управления Лагерей<sup>1</sup> вярталіся ў родныя мясціны, а тысячи вольнанаёмных ехалі ім насустроч, у тых самыя прылагерныя гарадкі і пасёлкі, каб працягваць справу вялікай імперской будоўлі – валіць лес, ставіць заводы і плаціны, уздымаць казахстанскую цаліну...

Спачатку на станцыю Унежма Анежскага раёна Архангельскай вобласці РСФСР прыехала мая будучая хросная маці Часлава, за ёю съедам – мая будучая мама Юзя, а потым і мой будучы бацька Генрых (Генюсь – для дамашніх і знаёмых).

Вясною 1960-га вакол баракаў, у якіх жылі вольнанаёмныя рабочыя з Украіны і Беларусі, забялелі костачкі лагерных пакутнікаў. Збольшага іх зьбіралі і прыкапвалі ў бліжэйшых падлесках. Вечарамі, у нядзелі ды на савецкія сівяты вольнанаёмныя пілі ў бараках “Маскоўскую” ды мясцовы паморскі спатыкач, а начамі рабілі нас, – пакаленъне, якое праз дваццаць гадоў увойдзе ў Афганістан.

Я быў маленькі, як і ты. І зрабілі мяне ў пачатку кароткага паўночнага лета на сівежым лесапавале, на пахучых яловых лапках, засыпелых ватовымі целагрэйкамі. Вось чаму я люблю хвойныя пароды і супроводную прыроду Поўначы.

### Калі прачынаецца памяць

Зянону

Першае, што ён памятае з дзяцінства, – кроў. Многа крыві, шмат, шматкамі, запёкамі. Ён стаіць над гаршчком каля печы, а з яго то цячэ цурком, то вываливаецца згусткамі яго кроў, падобная на мяздру бабуліных вішняў. Здавалася, крываецу канца ня будзе, і ён мусіў стаяць над гаршчком ледзь не штодня. Яго трактавалі сырадоем, рыбіным тлушчам і пертусінам.

“Няхай-няхай, гэта дурная кроў выходзіць”, – казаў бацька і сядаў за стол займацца параўнальнym аналізам савецкай, польскай ды гэдээрскай прэсы.

Што такое дурная кроў, бацькаў старэйшы яшчэ ня ведаў, затое любіў

<sup>1</sup> Назва больш вядомая пад абрэвіятурай ГУЛАГ.

абліваць сырадоем пуза і рабіць белыя пеністыя “вусы” аж да вушэй. Пертусін быў салодкі, але дазвалялі толькі сталовую лыжку перад сном. А рыбін трунак ён ненавідзеў, як і ўсе нармальныя дзеци.

Дактары тлумачылі бяду малога пераменай клімату і настойвалі на абавязковым прыёме трунку. Бацька, здаралася, настойваў дзягай.

Іншых лекаў у хаце не было.

Калі ў яго перастала ісьці носам кроў, ён не запомніў: перастала і ўсё. І, здаецца, адразу пасыля крывавых умываньняў папрасілася з яго нешта іншае – таемнае і невядомае, што адчуваў толькі ён. Не маглі бачыць ягоную таямніцу ні бабуля, ні бацька з маці, ні дактары. Ды і як убачыш: тое нешта хавалася дзесьці ў нізе жывата і выяўлялася толькі тым, што час ад часу наструнъвала хлапечы стручок нават тады, калі малы зусім не хацеў сікаць.

Яшчэ ён памятае з дзяцінства: летні надвячорак, вечар альбо нават ноч. Цёпла. Ён стаіць за хлевам з невялікай мяккай лялькай у руцэ і час ад часу прыціскае яе да свайго стручка. Хлапчуку гадоў шэсцьць, ня бойей, і ён яшчэ ня ходзіць у школу. Але ён ужо адчувае, што яна, лялька, гэта тое, што трэба яму, стручку.

Далей згадкі пачынаюць сукаца ў вяроўку, спайваюцца ў зывёны, зывёны ўтвараюць ланцуг: пачынаецца съядомае жыцьцё, жыцьцё з Памяцю.

Ён бачыць съвет, съвет расхінаецца перад ім. Зьяўляецца адчуваньне часу – з дня ў дзень, з месяца ў месяц, з году ў год. Яго жыцьцё рухаецца ў прасторы і часе, заўсёды зълева направа, як стрэлкі гадзінніка, і па сыпіралі, туды, адкуль ён, відаць, і прыйшоў.

У ланцугу яго памяці пераважна жалезныя зывёны, але трапляюцца і зывёны з дарагіх камянёў. Вось, напрыклад, смарагдавая нізка. Гэта маміны зялёныя каралі. Яны хлапчуку замест крамных цацак. Мама перастала іх насіць, калі яму было ад пяці да сямі. І гэта тая пара, калі ён пачынае памятаць маміну кроў.

Канец 60-х. Програма “Время”, зверсты амерыканцаў у В'етнаме, Галанскія Вышыні, Шчаранскі, Бейрут, 68-ы, Чэхаславакія, радыё “Свобода”, Ян Палах, Салжаніцын, “Архіпелаг ГУЛАГ”… Цёплы летні вечар. Хутар. Радавое гніздо… Пахне гародам. Ля бярозы рыкае нядоеная карова. Камары зьвіняць. Бабуля шэпча пацеры…

З вячэрняй дойкі ў калгасным кароўніку вяртаецца мама, але ў хату зайсьці не пасыпявае. На дварышчы яе сустракае п'яны муж і пачынае біць, – не, не даланёю па твары і ня дзягай – кулакамі й нагамі, як съмяротнага ворага, як у п'яной мужычай бойцы з панажоўшчынай. Крычыць мама, лемантую бабуля, заходзіцца ад енку меншы брат.

Да крыві, да вялікай крыві зьбівае бацька маму, але яна не здаецца, не з того яна роду, каб папускаць крыўды. “А-а-а, кат! Фашыст! Люда-жэр! Бі мяне, хоць забі, крывапіўца! А-а-а, дзеткі мае, дзе-е-еткіі...” – ірвецца з грудзей жанчыны. Апошнія словаў ён чуе, уцякаючы з хутару па расістым жыще да крушні. На халодных камянях ледніковага перыяду заходзіцца хлапчанё немым крыкам, размазваючы сылёзы рукавом картовага лахмана. Яму ўжо ніколі не забыць той вечар, пудлівае стракатаనыне сарокі ў лазовым кусьце, крактанаనне жаб у стаўку, камарыны звон, палёт кажана і мамін твар у крыві і сіняках.

То быў час, калі маці перастала насіць каралі.

...Бацька. Ён любіць бацьку, хоць у маладыя гады думаў, што не-навідзіць. Няважна, ці любіць яго бацька, ці разумее, што робіць ягоны старэйшы. Галоўнае, што сын любіць бацьку. Бо нельга ж ненавідзець сваю руку, напрыклад, нагу ці галаву. Нельга ненавідзець сваю кроў, якая з пакалення ў пакаленне перадае генетычны закон адзінства. Вось і ён пераняў ад бацькі вялікі радзімы знак на левым баку і перадаў яго сваёй дачушцы, якая таксама носіць радзімку на сваім яшчэ маленікім левым бачку...

Кроў – гэта памяць, інтынкт, інтуіцыя. Ён зазірае ў спраты памяці, і яму здаецца, што ён перамагае. Адчуваюне перамогі надае сілы, а сіла ў памяці.

Сонечны дзень трывалаць гадоў таму, бацькаў стройны аголены торс саракагадовага мужчыны, рымскі профіль твару, пах пасты для галенія, касцяная брытва і лёзы “Ленінград”, чорныя хвалістыя валасы, за-часаныя назад, і паласатая тэніска на съпінцы крэсла, і пыл у слупе сонечнага съятла праз прыгадчыненае вакно...

Усё гэта ёсьць на брыльянцістых зывёнах ланцуго ягонае памяці. Ёсьць, як лазіў пад ложак і выразаў “салдаціка” Беларускай Краёвай Абароны са старонак часопісу “Новы шлях”; як спрабаваў чытаць бацькаў дзёньнік 50-х гадоў, съписаны прыгожым роўным почыркам, а потым кудысьці той сыштак згамузьдзіў; ёсьць ральля па Вялікадні, разумныя птушкі на съвежых барознах, белыя лічынкі хрущча і зялёныя атожылкі хрэну на папары, і бацька дае ў рукі нямецкі плуг, папраўляе стальвагу і кажа: “Спрабуй!”. І ён спрабаваў, але навучыўся толькі баранаваць.

Ужо ён і сам вельмі дарослы, і яму цяпер здаецца, што ён заўсёды любіў: плаваць з бацькам дровы двуручкай, перакрываць хлеў абмалочанымі жытнімі снапамі і хату асінавай дранкай; чмяліныя соты з бацьковых дужых рук у чэрвені, на першым пакосе, над якім вітаў дух трапяністай плоднасці, мёду і сырой бацьковай кашулі; укладваць на вышках пахучое лугавое сена; звозіць капусту з гароду, хадзіць па грыбы, калоць съвінню...

Кабана білі часыцей за ўсё на Дзяды й перад Калядамі. Прыходзіў съпелыяліст у гэтай справе дзядзька Коля Сіняўскі...

Пасыля ўбою, трывалыя вантрабаў і чвартавання на галавізну, кумпяк, ашыек, грудзіну і кілбаснае, пачынаўся рытуальны пачастунак: пяклі мучныя аладкі на крыві, смажылі мяса на закуску для дарослых і мазгі для дзяцей (мазгі былі салодкі і раставалі ў роце, як вясельны торт на яечных бялках). Дзядзька Коля быў строгі бойшчык і не падпускаў малога да патэльні, пакуль дзіця ня вып'е разам з ім сваю шклянку съвежай съвінай крыві. Ад съпецыфічнага духу рабілася млюсна, але хлапчук выпіваў і кідаўся закусваць мазгамі...

Так ён і рос – на крыві.

*Паўночная Нарвегія, 2004 год.*

### Імгненіне ісьціны

8 сакавіка 2004 году, на дзень свайго нараджэння, з нарвежскага Дырэктарата па спраўах замежнікаў я атрымаў афіцыйную адмову ў палітычным прытулку. Мне прапанавалі пакінуць Каралеўства да 24 сакавіка.

Гэта азначае, што нават на прытулак з меркаваньняў гуманнасыці спадзявацца не выпадае.

Не магу сказаць, што ад варот паварот стаў для мяне цалкам нечаканым. Падазрэнны зъявіліся яшчэ год назад. Нешта ня так, думалася, нешта ня так, зацягваюць, хоць справа больш чым ясная, і ў расшыфроўцы маёй асобы пытаньняў ня можа быць.

Але, але...

Самая простыя і ясныя справы часта абцяжарваюцца закуліснымі гульнямі, інтарэсамі вялікай палітыкі і патрэбамі бягучага моманту.

Пасля знаёмства з рашэннем нарвежскіх уладаў я тут жа вырваў з душы паастак першацьвету нянавісці, які імгненна пачаў быў тачыцца. Я перавёў сябе ў рэжым іранічнай рэлаксацыі. Slapp av<sup>1</sup>, сказаў я сабе. Расслабся, не трымці. Падумай, можа гэта чарговае *імгненне ісьціны*. Праверка Еўропы на еўрапейскасць. Можа гэта паказаўся на съвет адзін з тых карэнчыкаў проблемы, імя якой – “11 верасьня”?..

Далей я падумаў пра метафізіку супадзен'няў: у жніўні 2001 году мне з Нью-Ёрку дасылаюць надзвычай абразылівую дэпешу, а ўжо 11-га нуль дзясятага – нечуваная па маштабах атака тэрарыстаў на Сусветны гандлёвы цэнтр; 8 сакавіка сёлета – адмова ў палітпрытулку, а ўжо 11 сакавіка – брутальныя тэракты ў Гішпаніі. І хоць здарыліся яны не ў Нарвегіі, але блізка, вельмі блізка...

Паўтары гады я сумленна любіў Каралеўства.

Я прысьвячаў вершы прынцэсе Марце Луізе, за якую пайшоў бы ў турму з такім жа парывам, як на Радзіме ішоў за верш “Убей президента”.

Я дасылаў пісъмы каралю і – о, дзіва! – атрымліваў адказы, але, што праўда, толькі за подпісам каралеўскага сакратара.

А як жа млеў ад усіх гэтых букмолаў<sup>2</sup>, муршмолаў<sup>3</sup> і спуршмолаў<sup>4</sup>! А гэтае ні з чым непараўнальнае эратычнае нарвежскае прыздыханье ў працэсе размовы, з-за чаго ўзынікае думка, што ўсе нарвежцы з раніцы да вечару занятыя абмеркаваньнем, як ім было добра ў пасыцелі ўчора, будзе цудоўна сённяня і яшчэ лепей заўтра.

А горы!..

Ну і насіла ж мяне летася па кірпатах гарах Нарвегіі! Збоку гледзячы, магло здацца, што яшчэ крыху, і я пераадолею зямное прыцяжэнне, пакіну горную стартавую пляцоўку і выйду на арбіту...

Я і сённяня з нецярпеньнем чакаю, калі сънег згоніць настолькі, што зноў можна будзе падняцца ў горы, слухаць бурапенныя вадаспады рэк, любавацца някідкімі кветачкамі воўчага лыка на голых дубчыках, п'янець ад водару аксамітных бярозавых лісьцікаў, так падобных да язычкоў кацянят, і, дасылаючы ў пячору ірта жменю перамерзлых леташніх

<sup>1</sup> Расслабся, адпачні (*нарв.*).

<sup>2</sup> Bokmel (*нарв.*) – літаральна: “кніжная мова”.

<sup>3</sup> Morsmel (*нарв.*) – “матчына мова”.

<sup>4</sup> Spwrsmel (*нарв.*) – пытаньне.

брусьніцаў, думаць: людскому існаваньню ёсьць толькі адно апраўданьне – пошукі, стварэнье і зъберажэнье прыгожага...

Сёлета на горных схілах ізноў шугае старажытная папараць; у распадках будзе налічваць бежанецкія гады запаллярная зязюля; расцокаюцца ў нагорных сасоньніках імклівяя векшы, гульліва мяняючы вертыкаль ствалоў на гарызанталі кронайтваральнага сукавінья, а ў воды ф'ёрду, бліскаючы брунатнымі гарбылямі съпінаў, увойдуць карапіцы глыбініяў – кіты...

Быць палюбоўнікам гор – гэта значыць аддаваць ім і дух, і цела. Горы любяць, калі твар у твар, грудзьмі да грудзей, шчыльна-шчыльна, ад петынгу да кунілінгусу...

У гарах трэба думаць толькі пра горы. Пакінь думкі пра даліну, узыходзячы на вяршыню. За любоў да гор і вернасць ім ты будзеш узнагароджаны бясконцым небам і нястомным ветрам.

А даліна?

Не хачу пра яе.

Трэба!

Тады скажу: даліна – прытулак тандэту. Жыцьцём унізе кіруюць Стандарт, Манаполія і Распродажа.

Спытай у жыхара даліны, што такое чорны хлеб, і яму тэрмінова спатрэбіцца кіслародная маска. Не шкадуй акультуранага ўшчэнт белага нізінніка, прыцьвікуй яго да скалы рэалізму пытанынем: чаму ў даліне пры такім высокім узроўні нізіннай медыцыны так многа калек ад нараджэння? Альбо: навошта ён летась на Вялікдзень купіў дваццаць сем кітайскіх віскозных гальштукаў і выкінуў іх у кантэйнер на Каляды, так ні разу і не завязаўшы ніводнага?

Што, тутэйшы не перажыў твайго допыту? Нічога, яму дапаможа цывілізацыя відэамабілкі.

Зойдзем лепш у іхнюю кавярню, якая вельмі нагадвае нашую сталічную на дзясятым годзе існавання презідэнцкай рэспублікі. Проста ідзлія з перчыкам: вось кампанія воксаў<sup>1</sup> адзначае тутэйшы дзень незалежнасці ад суседзяў; і вось мама-саракоўка з тварам, залубянем ад юнага нарвежскага дабрабыту, адсыпаючы дачушцы-школьніцы табакі на партуройку закрутак, папярэджвае: не забудзься пазваніць.

Весела.

Кухаль піва – сем даляраў па курсе.

Элементы меднага посуду на съценах, патэфонныя дыскі на столі – інтэрнацыянальны антураж пад старыну...

Лёнік з Фінкі<sup>2</sup> раіць: дапамогі ў палітыка N.

Не магу, Лёня. Пранцы на мне. Я на кантэйнер хаджу, а тут – прасіцца ў N. У таго самага, які дзесяць гадоў назад будучыню нашу ў рукі ворага здаў. Нядобрым тхне...

Тым часам на Радзіме апаненты рэжыму адмовіліся ад традыцыйнага – з мітынгам і шэсцем – съяткаванья 25-га Сакавіка.

<sup>1</sup> Ад нарвежскага voksne – дарослыя (людзі).

<sup>2</sup> Фінляндия.

У Косаве зноў палілася кровачка. Некалькі нарвежскіх салдацікаў тут жа ўпалі съмерцю храбрых аанаўскіх міратворцаў. Гэта не спадабалася колішній Хрыстыяні<sup>1</sup>, ажывіліся пратэстныя настроі (супраць СГА<sup>2</sup>, ЕЗ і ўдзелу нарвежскіх салдатаў у так званых міратворчых аперацыях).

Прыйшоў былы балетмайстар Слаўка Цэсьціч. 18 месяцаў назад мы разам прытарнавалі ў Рогнан. Цёзку яшчэ летась уляпілі негатыў, зрэзалі “сацыял”.

Мы паўзыхалі стрымана (беражэм нервы на выпадак вяртання ў родныя межы). Курыць не курылі (ашчаджаем грошы з прычыны, адзначанай вышэй).

Зьявілася ў пракаце кінастужка Мэла Гібсэна “Пакуты Хрыстовы”. Ізноў на ўвесь экран кроў, зьдзекі з чалавечага цела і... перамога духу.

Габрэям вельмі не спадабалася.

А па-моіму, фільм гэты – цудоўны рэжысёрскі ўнёсак у барацьбу з міжнародным тэрарызмам.

Днямі па электроннай прыйшло сімвалічнае пісямцо. Аўтар яшчэ ня ведае, што мне прапанавалі выбірацца з Нарвегіі, не чытаў ён і маіх “Лістоў з Поўначы”, а таму піша:

“З’яўртаецца да Вас адзін з суайчыннікаў, які дагэтуль жыве ў Беларусі. Па-першае, хачу спытаць у Вас, як уладаваліся на новым месцы? А зараз растлумачу, чаму такое пытанье.

Калі год назад я чытаў запіс размовы з Вамі ў нейкай газеце, дык і ўявіць ня мог, што хутка самому давядзеца думаць пра вымушанае разьвітанне з Радзімай. Нядаўна выпадкова трапіў у інтэрнэце на стронку “Беларусы сьвету”. Адсюль у мяне Ваш электронны адрес.

Дык ці гатовыя Вы штосьці падказаць мне, як прасыцей дабрацца да Нарвегіі? Прабачце, але пра сябе пакуль магу сказаць толькі тое, што сапраўднае маё прозывішча даволі вядомае ў пэўных колах. Не называюся толькі таму, што рыхтуюся зъехаць, вяду падрыхтоўку вельмі асьцярожна.

Буду нецярпліва чакаць Вашага адказу. Адгукніцесь, калі ласка, нават у тым выпадку, калі не захочаце штосьці канкрэтнае парыць. 18 сакавіка 2004 году. З павагай, беларус...”

\* \* \*

Сённяня я прайшоў знаёмай съцежкай пад гарою. Каля маленъкага вадаспадзіку знайшоў жоўтую кветку падбелу, якая і летась цвіла на гэтым жа самым месцы. Усьцешыўся вясёламу ціўканьюні сінічак і пяшчотнапукацен'кім вербным каткам!

Падняў пяць пластыковых бутэлек – на бохан хлеба.

Знайшоў вечка ад дзіцячага тэрмасу, спаласнуў і са смакам выпіў першай у гэтым годзе горнай вады: яшчэ пакуль чыстай, яшчэ жывой.

*Рогнан, 2004.*

<sup>1</sup> Старая назва Осла, сталіцы Нарвегіі.

<sup>2</sup> Сусьеветная гандлёвая арганізацыя.